

Крыху лічбаў

На філалагічным факультэце навучаецца больш за 1 500 студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў з Рэспублікі Беларусь, а таксама з краін блізкага і далёкага замежжа. Вучэбны працэс забяспечваюць 16 кафедраў, вучэбна-навуковая лабараторыя беларускага фальклору, лабараторыя тэхнічных сродкаў навучання, 10 спецыялізаваных кабінетаў: беларускай, рускай, украінскай, польскай, чэшскай, славацкай, кітайскай, італьянскай, нямецкай філалогіі, кабінет аўдыявізуальных сродкаў навучання, а таксама Цэнтр філалагічнай падрыхтоўкі, які **арганізуе заняткі для абітурыентаў па беларускай, рускай і замежнай мовах, літаратуры, а таксама праводзіць набор на курсы па вывучэнні замежных моў для студэнтаў універсітэта**. На факультэце працуе 28 прафесараў, дактароў навук, і звыш 100 дацэнтаў, кандыдатаў навук.

За гады вучобы ва ўніверсітэце студэнты-філолагі атрымліваюць ґрунтоўныя веды па беларускай, рускай, сусветнай літаратурах, вывучаюць працэсы гістарычнага развіцця моў, даследуюць іх сучасны стан, а таксама спасцігаюць сакрэты **асноў літаратурна-мастацкай дзейнасці, метадаў аўтаматычнай апрацоўкі тэкстаў, тэорыі і практыкі перакладу, камп'ютарных тэхналогій**. Студэнты славянскай, рамана-германскай, усходняй філалогіі **праходзяць моўную практыку ў краінах вывучаемай мовы: Польшчы, Чэхіі, Германіі, Кітаі і інш.**

Для студэнтаў і магістрантаў арганізавана каля 80 навуковых спецсемінараў па актуальных праблемах сучаснага літаратуразнаўства і лінгвістыкі, створаны ўмовы для **свабоднага карыстання ў навучальных мэтах рэсурсамі Internet** — абсталяваны 3 камп'ютарныя класы на факультэце і 3 міжфакультэцкія медыятэкі

Па жаданні студэнты **вывучаюць дадаткова адну са славянскіх ці заходнееўрапейскіх моў на вячэрніх курсах, пасля чаго атрымліваюць адпаведнае пасведчанне**. Апрача таго, нашым студэнтам прадстаўляецца магчымасць **паралельнага навучання на любым факультэце БДУ для атрымання другой спецыяльнасці: юрыста, эканаміста, псіхолога і інш.**

Пасля 3, 4 курсаў, а таксама выпускнікі любога факультэта (спецыяльнасці) ВУН Рэспублікі Беларусь могуць дадаткова прайсці перападрыхтоўку па спецыяльнасці “Руская мова як замежная” з атрыманнем дыплама дзяржаўнага ўзору.

*Калі вы захопленыя характвам роднай мовы, калі марыце стаць настаўнікам, даследчыкам беларускага слова, народнай культуры, літаратуры, а таксама спецыялістам у галіне літаратурна-выдавецкай дзейнасці або жадаеце быць піянерам ў новым перспектыўным кірунку філалогіі, арыентаваным на камп'ютарныя тэхналогіі, а можа бачыце сябе супрацоўнікам літаратурных музеяў ці самі адораны талентам пісьменніка, **БЕЛАРУСКАЯ ФІЛАЛОГІЯ** — ВАШ выбар!*

*Зачараваных вытанчанасцю і ўніверсальнасцю рускага слова, велічнымі ідэямі класікаў рускай літаратуры, усіх, хто рашыў прысвяціць свой лёс служэнню рускай культуры, а таксама стаць спецыялістам ў галіне літаратурна-выдавецкай дзейнасці, выкладанні рускай мовы ці рускай мовы як замежнай, хто жадае быць піянерам у новым перспектыўным кірунку філалогіі, арыентаваным на камп'ютарныя тэхналогіі, запрашае **РУСКАЯ ФІЛАЛОГІЯ!***

*Тым, хто адчувае духоўную еднасць з народамі славянскага свету, хто прагне спазнаць музыку братніх моў, багацце культурнай спадчыны нашых суседзяў, гасцінна адчыняе дзверы **СЛАВЯНСКАЯ ФІЛАЛОГІЯ!***

*Тых, для каго ўвесь свет — родны дом, каго вабяць далёкія краі, хто апантаны імкненнем спасцігнуць сакрэты моў і скарбы культур далёкага замежжа, чакае **РАМАНА-ГЕРМАНСКАЯ ФІЛАЛОГІЯ!***

*Удумлівыя! Настойлівыя! Гатовыя іерогліф за іерогліфам прачытваць загадкавую кнігу старажытнай культуры Кітая, спяшайцеся стаць студэнтамі **УСХОДНЯЙ ФІЛАЛОГІІ!***

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт



ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

**Улюбёных у СЛОВА РОДНАЕ!
Зачараваных СІЛАЙ І
ПРЫГАЖОСЦЮ СЛОВА!**

**Усіх, хто прагне спасцігнуць
таямніцы СЛАВЯНСКІХ,
ЗАХОДНЕЕЎРАПЕЙСКІХ,
УСХОДНІХ**

**моў, літаратур, культур,
ЧАКАЕ**

філалагічны факультэт БДУ!

Наш адрас:

г. Мінск, вул. К. Маркса, 31.

Тэл. 222-34-21; 222-36-02

www.philology.bsu.by

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ:

I. Беларуская філалогія. Напрамкі:

1. Літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць.

Кваліфікацыя (запіс у дыплومه): *Філолаг.*

Літаратурна-рэдакцыйны супрацоўнік.

Выкладчык беларускай мовы і літаратуры.

2. Камп'ютарнае забеспячэнне.

Кваліфікацыя (запіс у дыплومه): *Філолаг.*

Спецыяліст па камп'ютарнай філалогіі.

Выкладчык беларускай мовы і літаратуры.

3. Дзелавая камунікацыя

Кваліфікацыя (запіс у дыплومه): *Філолаг.*

Спецыяліст па дзелавой камунікацыі.

Выкладчык беларускай мовы і літаратуры.

II. Руская філалогія. Напрамкі:

1. Літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць.

Кваліфікацыя (запіс у дыплومه): *Філолаг.*

Літаратурна-рэдакцыйны супрацоўнік.

Выкладчык рускай мовы і літаратуры.

2. Камп'ютарнае забеспячэнне.

Кваліфікацыя (запіс у дыплومه): *Філолаг.*

Спецыяліст па камп'ютарнай філалогіі.

Выкладчык рускай мовы і літаратуры.

3. Дзелавая камунікацыя

Кваліфікацыя (запіс у дыплومه): *Філолаг.*

Спецыяліст па дзелавой камунікацыі.

Выкладчык рускай мовы і літаратуры.

4. Руская як замежная.

Кваліфікацыя (запіс у дыплومه): *Філолаг.*

Выкладчык рускай мовы і літаратуры, рускай мовы як замежнай.

III. Славянская філалогія:

- **украінская і беларуская;**

- **сербская і руская;**

- **беларуская і руская**

- Кваліфікацыя (запіс у дыплومه): *Філолаг.*

Перакладчык. Выкладчык славянскіх моў і літаратур (з указаннем моў і літаратур).

IV. Рамана-германская (англійская, нямецкая, французская, італьянская) філалогія*

Кваліфікацыя (запіс у дыплومه): *Філолаг.*

Выкладчык замежных моў і літаратур (з указаннем моў і літаратур). Перакладчык.

V. Усходняя (кітайская) філалогія*

Кваліфікацыя (запіс у дыплومه): *Філолаг.*
Выкладчык замежных моў і літаратур (з указаннем моў і літаратур). Перакладчык.

*студэнты дадзеных спецыяльнасцей вывучаюць па дзве замежныя мовы.

Асобны конкурс прадугледжаны пры паступленні на *рамана-германскую (англійскую) філалогію*

Агульны конкурс прадугледжаны пры паступленні на наступныя спецыяльнасці (па групх):

Групы	Спецыяльнасці
I*	1. Беларуская філалогія 2. Славянская філалогія (украінская і беларуская)
II*	1. Руская філалогія 2. Славянская філалогія (сербская і руская; беларуская і руская)
III**	1. Рамана-германская (нямецкая) філалогія 2. Рамана-германская (французская) філалогія 3. Рамана-германская (італьянская) філалогія 4. Усходняя (кітайская) філалогія

* На спецыяльнасці «Руская філалогія» і «Беларуская філалогія» **без уступных выпрабаванняў** могуць паступаць пераможцы (дыпломы I, II, III ступені) трэцяга (абласнога, Мінскага гарадскога) этапа рэспубліканскай алімпіяды па адпаведных вучэбных прадметах, таксама абітурыенты, якія ўзнагароджаны залатым, сярэбраным медалём ці скончылі ўстановы сярэдняй спецыяльнай адукацыі з дыпламам з адзнакай, пры наяўнасці рэкамендацыі.
Пры паступленні на дадзеныя спецыяльнасці **рамана-германскай (французскай, нямецкай, італьянскай) і ўсходняй (кітайскай) філалогіі можна здаваць любую замежную мову. Далейшае вывучэнне замежнай мовы адпаведна выбранай спецыяльнасці (за выключэннем кітайскай і італьянскай) магчыма або ў групе тых, хто працягвае яе вывучэнне, або з пачатковага ўзроўню.

Дыплом філолага

ЗАПАТРАБАВАНЫ!

У наш час, калі актыўна развіваюцца разнастайныя формы міжнароднага супрацоўніцтва, выдатная моўная, агульнакультурная падрыхтоўка дазваляе выпускнікам філалагічнага факультэта БДУ паспяхова працаваць у якасці **рэферэнтаў, маркетологаў, перакладчыкаў** у арганізацыях, установах, на прадпрыемствах народнай гаспадаркі любога профілю, **у рэкламных агенцтвах і турыстычных фірмах.**

З укараненнем новых напрамкаў нашы спецыялісты сталі як ніколі запатрабаванымі ў **выдавецтвах, у рэдакцыях газет, часопісаў, на радыё і тэлебачанні.**

Рознабаковая падрыхтоўка і высокая эрудыцыя дазваляюць ім упэўнена пачуваць сябе ў якасці **аўтараў праграм, рэдактараў, а таксама вядучых самых рэйтынговых перадач.**

Сёння філолагі паспяхова працуюць у **цэнтрах інфармацыйных тэхналогій, у навуковых і навукова-вытворчых цэнтрах**, якія займаюцца пытаннямі **камп'ютарнай апрацоўкі тэксту і маўлення.**

Судовыя спрэчкі па абароне аўтарскіх правоў, па абароне годнасці грамадзян невырашальныя без правядзення рознага роду **экспертыз тэксту**, вусных выказванняў і нават асобных слоў, што, у сваю чаргу, абумовіла неабходнасць прысутнасці філолагаў і ў **сістэме праваахоўных органаў.**

Глыбокая дасведчанасць нашых выпускнікоў у пытаннях сусветнай літаратуры і культуры, выдатная агульнагуманітарная падрыхтоўка забяспечваюць нашым выпускнікам працаўладкаванне ў **літаратурных музеях, архівах, аддзелах рэдкіх кніг і рукапісаў бібліятэк, а таксама ў сістэме народнай адукацыі.**